

Наименование ТВП: Селец



© С. Левый

Код: BY011

Географические координаты: 52°39' N 24°52' E

Административная принадлежность: Брестская область: Берёзовский район

Площадь: 18947 га

Критерии: B2, B3, A4i

Национальный природоохранный статус: частка тэрыторыі з плошчай 7936 гектараў уваходзіць у біялагічны заказнік рэспубліканскага значэння «Буслаўка»

Международный природоохранный статус: ТВП міжнароднага значэння, утворана ў 1998 годзе

Общее описание:

Тэрыторыя ўключае вадасховішча «Сялец», буйнейшы комплекс сажалак рыбгаса (2500 гектараў) з аднайменнай назвай і лясы Ружанскай Пушчы, якія прылягаюць да гэтых штучных вадаёмаў з поўначы. Сярод лясных экасістэм па плошчы пераважаюць хваёвыя лясы і забалочаныя алешнікі ды беразнякі. Даволі значную плошчу займаюць яловыя лясы і ясеннікі, часам сустракаюцца дубравы і грабнякі. Вялікая колькасць паніжэнняў, сухіх грыў, малых рэчак надае лясам

Ружанскай Пушчы надзвычайную мазаічнасць. Нізінныя балоты і забалочаныя лугі размешчаны, у асноўным, у поймах рэк. Частка тэрыторыі балот пакрыта драбналесем.

Праз лясны масіў працякаюць дзве невялікія, з вельмі звлістымі рэчышчамі і павольнай плыню, ракі – Хотава і Радагошч. Акрамя іх тэрыторыю дрэніруюць прытокі Хотавы і, у значна меншай ступені, сістэма каналаў, якая была пракладзена 50-60 гадоў таму назад.

Флора і фаўна заказніка вылучаецца вялікай відавой разнастайнасцю і наяўнасцю значнай колькасці рэдкіх і ахоўваемых відаў раслін (больш за 10 відаў) і жывёл (каля 15 відаў).

Вадасховішча і сажалкі рыбгаса пабудаваны на месцы забалочанай даліны ракі Ясельда, дзе ў апошнюю упадаюць яе прытокі Хотава і Радагошч. На вадасховішчы засталася некалькі вялікіх адкрытых астравоў, вусцевая зона моцна зарасла трыснягом. Вадасховішча і пруды рыбгаса “Сялец” утвараюць самы вялікі на беларусі комплекс прудоў.

Основные биотопы:

Лясы – 55%, сажалкі рыбгаса – 13,3%, вадасховішча – 11%, сельска-гаспадарчыя ўгоддзі – 15%, нізінныя балоты – 5%, іншыя землі – 0,7%.

Птицы:

На сажалках, дзякуючы наяўнасці вялікіх плошчаў надводнай расліннасці, мноству рыбы і штучных кармоў, склаліся выключна спрыяльныя ўмовы для гнездавання вадаплаўных птушак. Тэрыторыя рыбгаса з’яўляецца месцам гнездавання буйных папуляцый чаплі-бугая *Botaurus stellaris*, нырка-сівака *Aythya ferina*. У паслягнездавы перыяд тут канцэнтруецца больш за 20000 водна-балотных птушак. Найбольш шматлікімі ў гэты час з’яўляюцца лыска *Fulica atra*, качка-крыжанка *Anas platyrhynchos*, вялікі баклан *Phalacrocorax carbo*, шэрая *Ardea cinerea* і вялікая белая чаплі *Egretta alba*. Упершыню для Беларусі тут адзначана малы баклан *Phalacrocorax pygmeus*.

Спалучэнне сажалак рыбгаса і вялікага ляснога масіву стварае выключна спрыяльныя ўмовы для арлана-белахвоста *Haliaeetus albicilla* і пугача *Bubo bubo*. Вялікае значэнне для птушак мае рыбгас і ў перыяд міграцыі. У гэты час на спушчаных сажалках спыняюцца на кармленне тысячныя чароды розных відаў

кулікоў, да 20 арланаў-белахвостаў, ад 5 да 15 асобін скапы *Pandion haliaetus*.

Другие группы животных:

З млекакормячых неабходна адзначыць барсука *Meles meles* і наяўнасць пасялення баброў *Castor fiber*. Акрамя іх у заказніку сустракаюцца лось *Alces alces*, алень *Cervus elaphus*, казуля *Capreolus capreolus*, янотападобны сабака *Nyctereutes procyonoides* і выдра *Lutra lutra*.

Состояние редких видов птиц:

| Виды | Статус | Количество | Год/период оценки | Точность оценки | Тренды (2000-2010) | Критерий ТВП |
|---|--------|------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Гусь серый <i>Anser anser</i> | мг | + | 2000-2010 | П | | |
| Утка серая <i>Anas strepera</i> | гн | 15-25 п | 2005-2008 | Э | | В2 |
| Шилохвость <i>Anas acuta</i> | гн | + | 2000-2010 | П | | |
| Чернеть красноголовая <i>Aythya ferina</i> | гн | 200-300 п | 2005-2008 | Э | | В3 |
| Луток <i>Mergus albellus</i> | мг | + | 2000-2010 | П | | |
| Крохаль большой <i>Mergus merganser</i> | мг | + | 2000-2010 | П | | |
| Поганка серощекая <i>Podiceps grisegena</i> | гн | + | 2000-2010 | П | | |

| Виды | Статус | Количество | Год/период оценки | Точность оценки | Тренды (2000- 2010) | Критерий ТВП |
|--|--------|------------|----------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|
| Выпь большая <i>Botaurus stellaris</i> | гн | 20-40 с | 2005-2008 | Э | | B2 |
| Выпь малая <i>Ixobrychus minutus</i> | гн | 1-5 п | 2008 | Э | | |
| Цапля большая белая <i>Casmerodius albus</i> | гн | 5-10 п | 2005 | Э | | |
| Цапля большая белая <i>Casmerodius albus</i> | мг | 100-250 ос | 2000-2010 | Э | | A4i |
| Черный аист <i>Ciconia nigra</i> | гн | + | 2005-2008 | П | | |
| Орлан- белохвост <i>Haliaeetus albicilla</i> | гн | 4-6 п | 2005-2008 | Э | | B2 |
| Малый подорлик <i>Aquila pomarina</i> | гн | + | 2000-2010 | П | | |
| Скопа <i>Pandion haliaetus</i> | гн | 5-15 ос | 2000-2010 | П | | |
| Чеглок <i>Falco subbuteo</i> | гн | + | 2000-2010 | П | | |
| Погоныш малый <i>Porzana parva</i> | гн | + | 2000-2010 | П | | |

| Виды | Статус | Количество | Год/период оценки | Точность оценки | Тренды (2000- 2010) | Критерий ТВП |
|---|--------|------------|----------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|
| Журавль серый <i>Grus grus</i> | гн | 3-5 п | 2010 | Э | | |
| Галстучник <i>Charadrius hiaticula</i> | мг | + | 2000-2010 | П | | |
| Турухтан <i>Philomachus ridgwayi</i> | мг | + | 2000-2010 | П | | |
| Веретенник большой <i>Limosa limosa</i> | мг | + | 2000-2010 | П | | |
| Кроншнеп большой <i>Numenius arquata</i> | гн? | + | 2000-2010 | П | | |
| Улит большой <i>Tringa nebularia</i> | мг | + | 2000-2010 | П | | |
| Чайка малая <i>Hydrocoloeus minutus</i> | мг | + | 2000-2010 | П | | |
| Чайка сизая <i>Larus canus</i> | мг | + | 2000-2010 | П | | |
| Крчка белощекая <i>Chlidonias hybrida</i> | мг | + | 2000-2010 | П | | |
| Филин <i>Bubo bubo</i> | гн | 1-3 п | 2005-2008 | Т | | |

| Виды | Статус | Количество | Год/период оценки | Точность оценки | Тренды (2000-2010) | Критерий ТВП |
|--|--------|------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Неясыть бородатая <i>Strix nebulosa</i> | гн | 2-3 п | 2005-2008 | Т | | |
| Синица усатая <i>Panurus biarmicus</i> | гн | + | 2000-2010 | П | | |

Другие редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды:

Звяры: зубр *Bison bonasus*, рысь *Lynx lynx*, барсук *Melesmeles*.

Расліны: баранец звычайны *Hyperziaselago*, сон лугавы *Pulsatillapratensis*, кураслеп лясны *Anemonesylvestris*, гарлачык белы *Nymphaeaalba*, зубніца клубняносная *Dentaria bulbifera*, лілея кучаравая *Lilium martagon*, тайнік яйцападобны *Listera ovata*, касач сібірскі *Iris sibirica*, шпажнік чарапіцавы *Gladiolus imbricarus* і інш.

Угрозы:

Лясныя экасістэмы:

- суцэльныя рубкі на вялікіх паверхнях і у месцах гнездавання рэдкіх, у першую чаргу драпежных птушак;
- так званае прыбіранне лесу ад захламлення і вырубванне сухастою. Прыводзіць да змяншэння колькасці мёртвага дрэўна і добрых месц гнездавання для многіх відаў птушак;
- Водныя экасістэмы:
- познія тэрміны напуўнення сажалак і значныя ваганні узроўню вады пад час гнездавога сезону вядуць часам да значнай гібелі гнёзд;
- веснавое паляванне і на рыбгасе і на вадасховішчы з'яўляецца моцным фактарам беспакойства;
- знішчэнне надводнай расліннасці без уліку экалагічных патрабаванняў асабліва ў веснавы і летні перыяды, прыводзіць да знішчэння гнёзд;
- каранная рэканструкцыя ложа прудоў з поўным вынішчэннем надводнай

расліннасці. Вядзе да знішчэння месцаў гнездавання вялікай колькасці рэдкіх птушак.

- павышаная рэкрэацыйная нагрузка, асабліва у гнездавы сезон май-ліпень;
- Балотныя экасістэмы:
- зарастанне балот хмызняком;
- асушальная меліярацыя;

Рекомендации по сохранению:

- вызначэнне месцаў гнездавання ахоўваемых лясных відаў птушак і перадача іх пад ахову;
- поўная забарона на выдаленне мёртвага дрэўна ў лясах, а таксама на вырубку пашкоджаных і дуплістых дрэў;
- вызначэнне і перадача пад ахову з абмежаваннем рэжымам гаспадарання, найбольш важных месцаў гнездавання ахоўваемых птушак на рыбгасе “Сялец”;
- арганізацыя маніторынгу ТВП утвараючых відаў, а таксама іншых найбольш рэдкіх відаў;
- поўная забарона на веснавое паляванне на рыбгасе і вадасховішчы;
- вызначэнне месцаў спакою на вадасховішчы з поўнай забаронай палявання.

Источники информации:

Асабістыя паведамленні: Абрамчук А.В.

Абрамчук А.В., Абрамчук С.В. Большая белая цапля в Беларуси: распространение и экология. // Беркут. Т. 14, вып. 1. 2005. S. 50-55.

Скарбы прыроды Беларусі. – Мн.: Беларусь, 2005. – 215 с. (Інфармацыю падрыхтавалі: Астроўскі А.А., Грычык В.В., Казулін А.В., Міндлін Г.А., Парэйка А.А., Цішачкін А.К., Юрко В.В.)

Составители : Абрамчук А.В.

** Использование размещенной здесь неопубликованной информации для научных публикаций без письменного соглашения ее авторов запрещено. В случае использования части контента или страницы целиком на других интернет-ресурсах, обязательна ссылка на авторов и сайт iba.ptushki.org*